

ЗВЯЗДА

Орган ЦКі МККП(б), ЦВКі СНК БССР

№ 85 (5759) 12 красавіка 1937 г., панядзелак ДАНА 10 КАП.

Пролетары ўсіх краін, злучайцеся!

С Ё Н Н Я У Н У М А Р Ь:

ПЕРАДАВЫ АРТКУЛ «ПРАВДЫ» — Советы аба-
вязаны прадаваць па-новаму.
А. Муціці — Рэстаўрацыя капіталізма.
Ф. Шлігель — Міжнародны агляд.
Д. Д. Ранюскі — Сталіны Беларусі — узорныя
телефанізацыя.

СПРАВДЛІВА-ВЫБАРЧЫЯ СХОДЫ ПЯРВІЧНЫХ
ПАРТЫЙНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ: Арн. Зарубежны — 3
небывалай актыўнасцю; В. Кудраў, А. Сянкевіч —
Спадчына варажэй дзейнасці не ліквітавана

ВЕРШ: Андрэй Александровіч — Вясна.
ЗА РУБЯЖОМ:
Наступленне рэспубліканцаў на мадэрскі фронт;
Інтэрвенты адраўляюць у Іспанію новыя падма-
шанні;
Матрыцкая абласная канферэнцыя кампартыі.

СОВЕТЫ АБВЯЗАНЫ ПРАЦАВАЦЬ ПА-НОВАМУ

Абмеркаванне Сталінскай Канстытуцыі
выкалікала ў горадзе і ў вёсках велізарны
роўт палітычнай актыўнасці нас. Кансты-
туцыя раскрыла перад народам усю веліч
героічнага сацыялізму і мабільнае волю, в-
дліва ініцыятыўнасць нас на далейшую бараць-
бу за пазбудову комуністичнага грамад-
ства.

Праблема ягона-нямецкіх трапцёў
підняла, дыверсантаў і школьнікаў, якія
мкнудзілі да аднаўлення капіталізма ў
апаў краіне, яшчэ мацней згуртавалі ва-
кол партыі Леніна—Сталіна ўсіх чэсных
рапоўных.

Наўсімеса мы наладзілі імяненне ра-
вальных работчых, калгаснікаў, інтэлігентнаў
і актывістаў, чым да гэтага часу, уздзя-
лінасць у палітычным жыцці краіны.
Імя імяненне перш за ўсё накіроўваецца
бок самай масавай арганізацыі — у
ок советаў.

Зараз па ўсёй краіне адбываюцца па-
важныя пленумы краевых, абласных,
районных і гарадскіх советаў. З гэтым
вылучаюцца актывісты дэпутатаў на гэтых
пленумах і неабходна валікі ітарос да іх
выбаршчыкаў. На пленумах удзяляюцца
акты абраўчэй заступнасці совецкай
або і грабшэйшай напружанай соцыялі-
стычнай дэмакратыі.

У брашчыры «Чарговыя задаткі совецкай
даты» Ленін пісаў:
«Над развіццём арганізацыі советаў і
рэвелькі ўлады прагнотычна ісклабна
рапавалі. Ёсць дробабуржуазная тен-
дэнцыя пераўтварэння членаў советаў у
парламентарнаў або, з другога боку, у
бюракратнаў. Замагаюцца з гэтым трыба, пры-
паводжы ўсіх членаў советаў да пра-
ктычнага ўдзелу ў кіраўніцтве».

Гэту ленынскую зававаць забылі многія
кіраўнікі советаў. Іны не толькі
не давалі ашору кронабуржуазным тен-
дэнцыям, аб якіх папярэжаў Ленін, але
сёй сваёй дзейнасцю запамжвалі зупа-
раць і сямім сабе пераўтварыць у «парла-
ментарнаў», адарвалі ад выбаршчыкаў
не толькі патраб і запатрабаванай
рапоўных.

У советах, узначальнае такімі «парла-
ментарнаў», ленынскія запатрабаван-
ні рэвелькі ўдзелу членаў советаў да пра-
ктычнага ўдзелу ў рабоце — не выкаваны,
но памажана «распарадкаць пасаджы-
нны» апарату советаў, «сапталынінны»
імяненны прывілеіамаў або нават адна-
велькі рэспарадкаванні старшын, у
абоўскім абласным выкажыне справа
ішла да таго, што ў пратокольнай част-
цы совета быў вылучан спецыяльны ра-
тывік, у абавязак якога ўважыліся трыба
імя аб'яджаць на машыне членаў
зававама і абраць пошчы пад «сап-
талынінны» рампаіны.

Чыма чаго і гаварыць, што падобнае
зрапавенне пытанніў не мае нічога агульна-
га з большавінін разумнем калегіаль-
насцю ў рабоце. Такай практыка кіраўні-
цтва советаў рэзка асуджаецца зараз на
імяненны пленумаў. Але адна справа
узначіць няправільныя дзейні прывілеіамаў
ю старшын совета, другая справа —
чыбувалаць усю работу советаў ў дэклар-
ацыйнае імя абавязнасці ў працабаванні і
імяненны дна.

Ужо зараз пільжака адрапніць дзе гу-
м няправільнае, неабшчывінін тен-
дэнцы ў гэтым пытанні. Знаходжыцца та-
ка кіраўнікі, якія не супроць пачаваць
пераўтварэння работы советаў.
— Будунь новыя выбары, — гавораць
ны, — выбары новы склад совета,
сё талы і работа пойдзе па-новаму.
За гэтымі разважаннямі лётка разгледзе-
ны дробабуржуазную рамагтычнасць
капсерватызма. Выбаршчыкі, даверылі іх
цукваць такіх кіраўнікі, велікі хутка
велькі адчувацца напаміны ім аб гэ-
м.

Але ёсць і ішыя кіраўнікі, якія хоць
аджажыцца ад сапраўнай перабуа-
ны работы мажыначатыні мэрарыяна-
на. Палаўна на пленуме івалаўскага аб-
ласнога выкажына выступіў імяненны
рапрынні абавязаванна Караў, які па-
мажыні пленуму аб «буйшэйшай рэформе»,
наветавеннай у выкажыне. Ад гэтага ча-
с, бачнае, кожны грамадзянін можа раз-
велькі на тэлефону і самім старшын
«сёвым» і імяненны Караўскім, міну-
а сакратараў. Ёсць і ўсё «раформы».
Па гэтаму-ж шляху пайшлі і нека-
тыя кіраўнікі советаў ва Узбекістане.

Б ХОДЗЕ ВЫБАРАЎ ПАРТОРГАНАЎ У БАБРУЙСКАМ РАИПАРТАРГАНИЗАЦЫИ

Пастанова ЦК КП(б)Б

Бюро ЦК КП(б)Б атначае, што спра-
вадлівае-выбарчыя партыйныя сходы ў
імяненны партарганізацыях гораветы і
імяненны Бабруйскай партарганізацыі
аішлі на нізкім палітычным узроўні.
а гэтых партыйных сходах не былі ў-
сматы і раскрываюцца супрэвейшыя
імянікі і прамохі ў рабоце парвчых
імяненны і РК КП(б)Б.

Гэта свядчыць аб тым, што партаргані-
зачыя гораветы і РК, а таксама райком
ЦК(б)Б і яго сакратары тт. Чэрнышоў і
імяненны не зрабілі нічога неабход-
нае вывадаў з рашэння Пленума ЦК
КП(б)Б, не разгарнулі крытыкі і сама-
кратыкі і большавічэй барацьбы з с-
імяненны і пахалістывам у партарга-
наль.

Бюро ЦК КП(б)Б пастанаўляе:

1. Амяніць правельшыя выбары пар-

у рэспубліканскай газеце «Правда Во-
стока», напрыклад, старшыня Кожанскага
совета Міраслаў шырока паведмаілае,
што ад гэтага часу «ў Кожанскім гора-
весе праводзіцца прымь зааў ад грамадзяні
і разгледжваюцца іх скаргі», і што для
гэтай работы сам ён, старшыня Міраслаў,
аддае... галыні часу!

Ёсць якімі мэрарыянамі хочунь не-
каторыя кіраўнікі аджажыцца ад сапраўд-
най перабуаы ўсёй работы совета.
Буйнейшы паварот у палітычным жыцці
краіны адбываецца зараз. Што патра-
бучына зараз ад советаў? Што азначае пе-
рабуаваць работу советаў па-новаму? Гэ-
та азначае перш за ўсё стаць бліжэй да
нас выбаршчыкаў, велькі іх патрэбы, за-
просы, запатрабаванні, велькі, чым жыць
работчых, калгаснікаў, інтэлігент, умель
агульнага саючавана на іх запатрабаванні.

Совет, адарваны ад нас выбаршчыкаў,
ёсць бюракратычна ўстапана, нявольна
ажыццяўляць свае функцыі органы народу
і яго волі. Ленін і Сталін неаднаразова
указвалі на неабходнасць самай чэснай
імяненны сувязі советаў з масамі, на па-
вучанне ў советах шырокіх прапоўных ма-
імяненны кіраваньня ажыццяваць.

«... Для нас важна прымяненне да кі-
равання ажыццяўляць палгавуа ўсіх пра-
поўных», — гаварыў Ленін на VII з'ездзе
партыі. Гэту сваю мысьль Ленін паўтараў
не раз.

«Советы ёсць масавае арганізацыі ўсіх
прапоўных горада і вёскі, — пісаў
Сталін у сваёй кніжцы «Партыйнае жыццё».
Гэта ёсць арганізацыя імяненны партыйнага
імяненны выразіне мас, ажыццяўляць імяненны
імяненны партыйнага імяненны масы прапоўных з
аважарам пролетарыятаў».

Успомініць гэтыя ўказанні Леніна і
Сталіна і пачаць па-дэклараву іх ажыц-
цяўляць — ёсць што значыць па-сапраўд-
наму перабуаваць работу советаў. Трыба
актываваць велькі дэпутата, развару-
шыць сёмы совецкае прымь іх прапа-
велькі, рашуча памажыць з паршчынінны
совецкай дэмакратыі. Ад кіраўнікоў со-
ветаў зараз запатрабавана: пахаліць актыві-
насць мас, ажыццяўляць совецкімі, шы-
рокімі пластамі актыва, выхоўваць гэты
актыві пшчывана на практычнай рабоце.

Гэта неабходна для таго, каб работа
пайшла па-новаму, каб зэчым совет на-
чальні па-сапраўд-наму ажыццяўляць свае
прамы функцыі: калгаснікаў аб зава-
велькі ўсеважыны і ўсёўзрастаючых вы-
баршчыкаў прапоўных горада і вёскі. Вы-
баршчыкі бязе мэрарыянаў аб рабоце совета
не па прыгожых прамовах і абяпаных кі-
раўнікоў, а па тым, як совет змагаецца
за тое, каб зрабіць жыццё больш кул-
турным, працу больш эфектыўнай, па тым,
як совет змагаецца за палітычны
жыццёвы умель, за школы, за большыні,
за ўсё тое, што закрывае ітаросы імя-
шчырэшых мас.

У ажыццяўленні работы советаў асабліва
важлікае і аджажыцца роля комуністаў-депу-
татаў. На прыкладах Чылібінскага, Мен-
скага і ішыя советаў няжыцка паказаць,
што многія комуністы-депутаты забылі аб
сваёй совецкай абавязках, аб сваёй аджаж-
насьці пераўтварыць імяненны і фактычна
ўдзелу ў работах совета не прымаюць. Час
пільжыні гэтымі канен. Партыйнае арга-
нізацыі абавязаны запатрабавань аджаў
ў такіх членаў партыі.

«Ажыццяўляць совецкі, прыцягваць бе-
спартыйных, правярэн беспартыйнымі ра-
ботчым партыйных», — ёсць ленынскія за-
ваваць, якая павінана свята выкажына.
Характэрнай якасцю трапцёў і ўсё іх
ішыя варажэй партыі была і ёсць бязілы
нароўных мас, імя іны ясныч пільжыні ка-
піталістычнага работца. Мы, большавікі,
не баімся мас, бо мы можны тым, што
трымаем сувязь з нароўнымі масамі, якія
ўспамі і ўскарылі нас. І за тое пары, на-
велькі гэта сувязь мошыя, мы неперарыв-
на.

Рашэнні Пленума Цэнтральнага Камітэ-
та партыі, даклад і заключнае слова тавары-
шы Сталіна ўзімаюць імяненны вышэй палі-
тычную актывінасць прапоўных напай
разамі. Пахаліць гэту актывінасць мас,
зававаць новыя імяненны кадры актыва
да кіравання ажыццяваць, бязавелькі работу
так, каб імя аджажыцца запатрабаванні
прапоўных, — ёсць важнейшая завава
советаў.

(Перадавы артыкул «Правды»
ад 11 красавіка).

РАЗГОРТАВАЦЬ МАСАВУЮ ВЫСОКАЯКАСНУЮ СЯБУ

УХІЛІЛІСЯ АД КІРАЎНІЦТВА СЯЎБОЙ

Зямля ў Чэрвеньскім раёне талсола.
Кліматычныя ўмовы дазваляюць разгар-
нуць масавую сябу зерняных культур.

Перадавы калгасы «Змагар», «17-го-
дзе Кастрычніка», «Шэрмаіск», імя Пі-
ладо, «Модат» добра падрыхтавалі да
вясны, разгарнулі прапавельны палывы
работы і пачалі сяць.

Але больш 40 калгасаў Чэрвеньскага ра-
ёна ішчэ не прыступілі да палывых работ,
не гавораць ўжо аб правядзенні сябы.

Калгасы Рухнянскага, Грабенскага і
Кліноўскага сельсоветаў не забавелькі
сваёй яравога пасевнага кліпа неабход-
най колькасцю насення. Прагнотынае на-
сеныя ў раёне правільна толькі лічаныя кал-
гасы: Міжгалгасы абмен выкажыні усёго
на 32 процанты. Далёка незакончана вы-
вазка гною і торфу на поље.

У калгасе «Крыніца» гэты вы-
везен толькі на 8 гектараў плошчы, а
трыба на 40 гектараў. Торф тут не ліч-
валі вазіць.

У калгасе «Ударнік» неханае насення
сарадзі, а насенне ячменю, пшаніцы, іш-
носея не ажыццява. У калгасе імя
Будзіннага, «Чырвоная Вішнёва» несе-
не не правярана па ўстажынах.

У МТС стаць неадаратыванымі два
трактары. З азіпаціцы трактарным сел-
кам неханае запавельны частак.

Раймажынін (загальны Камітэці) і
МТС (директар Аўчынін) па-ранейшаму
аджажыцца ў раёне і чарыць з
калгасу звестак. К. СЯРГЕНЯ.

Насенныя ўчасткі засяваюць усім, чым папала

Піма ў Будакашалеўскім раёне бараць-
бу за гатунонае насенне. Насенныя
ўчасткі фармальна вылучалі і ў міну-
лым годзе, але за іх нічо не аджажыцца.
У мінулым годзе насенне з гэтых ўчасткаў
давалі ў загатоўку. У гэтым годзе ўчасткі
таксама вылучалі, але імя для іх гату-
нонага аўса. Калгасы вымушаны засяваць
насенныя ўчасткі чым ёсць. Пал вых
сасутнасці гатунонага аўса спарочы
план сябы на 144 гектары.

Д. МАЛЕВІЧ.



Ва ўсіх калгасях Барысаўскага раёна пачаліся масавыя палывыя работы. НА ЗДЫМКУ: калгасніцы калгаса «Ударнік», Зямбінскага местасвета, Барысаўскага раёна, перабуаюць насенную бубулу. Злева направа: Ф. Савіцкая, А. Станкевіч, Т. Пітквіч, М. Марос, А. Жуковіч, О. Станкевіч, З. Пітквіч, О. Дубрыцкая і Л. Марос. Фото Я. Салавейчыка.

ПРАСТОЙВАЮЦЬ БОЛЬШ 20 ТРАКТАРОЎ

БРАГІН (па тэлеграфу). З самага па-
чатку палывых работ трактары Брагін-
скай МТС пачалі выважыць са строю. З
агульнай колькасці 43 трактароў лі-
чын фактычна трактар не сраўняў.

Сістэмачна прастойвае звыш 20
трактароў. У першыя дні работы зняліся
імяненны многі запавельны частак. У
брыгадзе № 13 стаць тры трактары на
прапіль 15 дзён з-за таго, што ў трактар-
ах не ажажыцца некаторых частак.

Здарылася гэта таму, што рамонт тра-
ктарнага парка Брагінскай МТС правядзен
проста па імяненны. Прагноты трактароў
рабіў інжынер Паркемаза БССР Масловіч.
Аказваўся да рамонт старшы механік МТС
Апальбаум. Гэта імя вышчупілі з рамон-
ту імяненны трактары.

Імяненны директор МТС па палітычнай
Бусенкі, які змяжыў трактары да апошніх
дзён, неадаратыванай рамонтнай кам-
паніі, сена даверыць ўсім. Калгасціна-
сця пругнотынае рэвалюцыяналі пільжы-
нны Бусенкі, класавы вораг вывель тра-
ктары са строю.

У Брагінскім раёне прагноты пануюць а-
тэмажынінатарскія пастры. У калгасе імя
Чарвякова, напрыклад, наўмысла салсавана
трактарная селка для таго, каб пра-
велькі сябу ўручуну.

Дзён 5 таму назаў МТС прыхаў нова
директар — ардынатор тав. Расекавіч.
Райком партыі (сакратар Сердэнкаў) і
раівыкажына (старшыня Баброў) ніколькі
не дапамажылі новаму директору лікві-
даваць прамелькі ў рабоце МТС, а толькі
імяненны абвінавачыць яго.

А. ЛОСЬ.

У ДУБРОВЕНСКИМ РАЁНЕ ЯШЧЭ НЕ СЕЮЦЬ

У зводцы раймажынін (загальны Ха-
ладок) завава: на калгасе раёна зерня-
ных культур завава на 100 проц.
Імяненны—на 101 проц. і т. д. Але ў
сапраўднасці гэта даўка не так. Многія
калгасы раёна вясновае сябу засяваць
црама зняпажыку.

Па Азерскаму сельсовету план зася-
нны зерняных выкажыні на 71 проц.
Імяну—на 68,8 проц., канюшыны—на 38,6
проц. Калгасы Вераніскага сельсовета
засяваць зерняных на 80,4 проц., па імя-
новасенню—на 89,1 проц., канюшыны—на
36 проц. У Басельскім сельсовете таксама
неханае насення.

Засяваць насенне не поўнасцю ажы-
ццява, не закончаны рамон інвентару.
Імяненны гору абстаіць сенава са зборам і
імяненны ўтажынін. Сабрана пошчу на
39,9 проц., куртына памажы 31,1 проц.
вывезена гною на поље 83,1 проц., торфу
22,1 проц. Не праводзіцца баражынае
азыжы.

Засяваць насенне не поўнасцю ажы-
ццява, не закончаны рамон інвентару.
Імяненны гору абстаіць сенава са зборам і
імяненны ўтажынін. Сабрана пошчу на
39,9 проц., куртына памажы 31,1 проц.
вывезена гною на поље 83,1 проц., торфу
22,1 проц. Не праводзіцца баражынае
азыжы.

АСТРОУСКІ.

НА СХОДАХ АКТЫВА НАРКАМАТАЎ СПРАВДЛІВЫЯ ПАПРОКІ

(На сходах актыва Нарнамхарчпрома БССР)

Актыві паказаў, што кіраўнікі наркаматаў
і трыбаць не ўзначальваць схапанаў-
сты рух, не ведаюць схапанаў-сты рух. Не вы-
важыцца тав. Ашчупіў у сваім дакладзе, ка-
кі справа дашла да схапанаўскага руху,
бездажыцца развелькі рукамі і заваў:

— Аб гэтым і вам нічога не магу ска-
завь. Прыняўшы актыва, што ў мяне на-
ма ніякіх звестак, бо я іх не маю дастаць
і ў сваім апарате, ні ў трыбах, ні нават
па праціривах.

Тое самае сказаў нарком і аб тэхнічнай
вучобе. Ці патрэбны дзешы доказ поўнага
адрыту кіраўнікоў харчовай прамысловасці
БССР ад мас, больш іррака ілюстрацыя
бюракратычнай бескалгаснасці, пануючай
ў наркаматаў? Таму аўсім срававаў імя
абгнотывана прагноты партыі па адрацы
тт. Крылова і Раціна, выступіўшы на
актыве схапанаўцаў. Большыні гэтых
схапанаўцаў тут на актыве, толькі ўпер-
шыню ўбачылі наркома і яго імяненны.

— Калі праціриваства не выкажына
пільжы, — сказала схапанаўка фабрыкі
«Комунарка» тав. Каган, нарком лічыць
толькі патрэбным выкажыні директора
да раслузмажыняў і «калгаснік». Чаму

Учора вечарам сход актыва закончыў
сваю работу.

С. ГАЛІН.

БЮРАКРАТЫЧНЫ СТЫЛЬ КІРАЎНІЦТВА

Наркамфін і яго цэнтральныя кіраўніч-
ны зававаць свае раіныя гарадскія
аджажыцца ішчэ інструкцыямі і цырку-
лярамі, у якіх простама сиротамы велькі
імяненны баражына. Не разумелькі іх на-
ват і кваліфікаваныя фінансавыя работ-
нікі.

Тав. Гіліна (гомельскі гарфа) раска-
зала актыву некалькі анекдотычных фак-
таў з практыкі работы палатковага кіраў-
ніцтва наркамата. Прыважыць імя даслоўна.
Старшын іспектара гарфа быў непра-
зумелькі 22 пункт адной з інструкцыі
Наркамфінна Савожа (аб абжажыцца кул-
гасам саматужынік), якія лічыліся велькі
свой прамосле ў пачатку 1936 года). Ён
азыццяваў аб гэтым падагнотывае кіраўніцтва
Наркамфінна. З Менску прывяла іштупна
лічылі паперка: «У раслузмажыне непра-
зумага пункта Гомельскага гарфа. Пала-
вожа кіраўніцтва Наркамфінна БССР рас-
лузмажына, што імя налічывані кулгасу
на саматужынік патрэба кіраваньня...
22 пунктам цыркуляра Наркамфінна СССР».

Гэты-ж гарфа заваўць Дзяржстрах аб
паралку вылаты страхавога ўзнагаро-
джанія ў вынажы смерці, бо інструкцыя
велькі забываўшая. Прайшло 6 месяцаў, а
алжаў ішчэ няма.

Гэтыя факты самі па сабе характары-
заваць чыноўніцкі стыль работы работ-
нікі Наркамфінна.
У раіфінансавым і наркамат шчывана
прыважыць сётні скаргі прапоўных аб

не прыхалі па абформы, патаварыць са
схапанаўцамі, выстеліць прычыны аста-
важына сапраўдныя тормазы разгортыванія
схапанаўскага руху?

Аб гэтым-жа, аб ісправанні кіраўнікі-
ні наркамата, трыбаць і праціриваў
схапанаўскага руху гаварыць ў сваёй вы-
ступленнах і схапанаўцы тт. Пітквіч
(1-я механіка механічнага пяркара), Бер-
дыні (фабрыка «Комунарка»), Пашко
(адражыжы завод «Чырвоная зорка»),
Бабіна (2-я механічна пяркара), Бабі-
на (мечык рыбавальнінны завод). Гэтыя
выступленні павіны разварушыць кіраў-
нікоў наркамата і ўсёй сістэмы, імя раз
папомініць імяненны таварышы Сталіна,
што «сувязь з месамі, умянапанне гэтай
сувязі, гатунонае прамослеўскага кіраўніцтва»,
што «сувязь з месамі, умянапанне гэтай
сувязі, гатунонае прамослеўскага кіраўніцтва»,
(З зававаціна слова таварышы Сталіна па
Пленуму ЦК ВКП(б)).

Учора вечарам сход актыва закончыў
сваю работу.

І. ТУРЭЦКІ.

АБ ВЫЗВАЛЕННІ ТАВ. НАЛМАНОВІЧА М. І. АД АБВЯЗКАЎ НАРОДНАГА КАМІСАРА ЗЕРНАНЫХ І ЖЫВЕЛАГАДОУЧЫХ СОУГАСАЎ СССР

Пастанова Прэзідыума Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР.

Прэзідыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР пастанаўляе:
Вызваліць тав. Налмановіча Місея Іосіфавіча ад абавязкаў народнага камісара
з зерняных і жывелагадоучых соугасаў СССР.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР М. КАЛІНІН.
Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР І. АКУЛАЎ.
Масква, Крэмль.
11 красавіка 1937 г.

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННІ ТАВ. ДЗЕМЧЭНКА Н. Н. НАРОДНЫМ КАМІСАРАМ ЗЕРНАНЫХ І ЖЫВЕЛАГАДОУЧЫХ СОУГАСАЎ СССР

Пастанова Прэзідыума Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР.

Прэзідыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР пастанаўляе:
Зацвэрдыць тав. Дземчэнка Нілаз Нестаравіча народным камісарам зер-
ных і жывелагадоучых соугасаў СССР.

Стар

СПРАВАЗДАЧНА-ВИБАРЧА СХОДИ ПЯРВІЧНЫХ ПАРТЫЙНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ

АНДРЭЙ АЛЕКСАНДРОВІЧ

В Я С Н А

У Белдзяржуніверсітэце запусчана палітмасавая работа

Справаздача сакратара парткома Белдзяржуніверсітэце тав. Грэмбінга на асядзіні сяміх камуністаў была вельмі цікавай. Праўда, дакладчыца многа гаварыла аб недахопах, але не ўсхваляла пры гэтым прычыны і канкрэтных вінаватых у гэтых недахопах, імкнулася павялічыць зацікаўленасць парткома, кіруючай асобных участкаў педагогічнай работы.

Узровень спрэчак на справаздачы парткома сведчыць аб тым, што многія з членаў партыі яшчэ не ўсвоілі рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б). Большасць выступіла з адзінадушнымі гаворкамі аб зрыне навуцальных планаў, аб адсутнасці профіля на разе факультэтаў, аб слабасці выкладчыцкага кадраў, зусім не закраналі пытанні партыйнай работы, а ў лепшым выпадку гаварылі аб гэтым некалькіх словах, абяздачына, без належнай крытыкі і самакрытыкі (Зеліковіч, Чымбург і інш.).

Аб выключна дурным стане партыйнай вучобы, палітмасавай работы спрод студэнтаў гаварылі т. Калуха, Фабрыкант, Мельнічанка, Багалібоў. Вылучаныя палітмагистраты не працуюць. Пасля вучобных гадзін студэнты прадастаўлены самім сабе. Адачынак не арганізаваны.

Прафком адмакнуў ад арганізацыі палітмагистраты студэнтаў. Характэрны факт. 18 сакавіка пазіцыя быў бы інтэрвіюванням вечаў, але сам старшыня прафкома, бы-жа член партыйнага камітэта Камініска ў гэты дзень назваў палітмагистраты нахалі і не дазваляў іх існаваць.

У выніку вечаў быў арганізаваны масавыя работы спрод студэнтаў можа служыць гутарка, якая адбылася на днях паміж старшыня прафкома Камініска і сакратаром камітэта ЛКСМ тав. Гурніковічам.

— Прыйдзі да мяне ў кабінет, складзеш адзінадушны план масавых мерапрыемстваў, — пачаў сустрэчу ў калідоры прафпава тав. Гурніковіч Камініска.

— Не, прыйдзі ты да мяне ў кабінет, — адказаў Гурніковіч.

Так і да абшчэнага для складзень абодва ў сваіх кабінетах і чаканні аднаго, а масавыя работы як не было, так і няма.

Тымчасам класавы вораг эксплуатацыі ратаваўся, бестурботнасці і бездзейнасці ўніверсітэцкіх арганізацый і праводзіць адзінадушную работу. На фізічнае пач

шылай гуртка эсперанто над носам у члена парткома дацэнта Гельфанда Зельзіна і Катлоўскай праводзілі контррэвалюцыйную агітацыю. Характэрна, што Гельфанд у сваім выступленні на сходзе пастараўся гэтых пытанне абыйсці. Падарма сход з абуреннем гаварыў аб яго нахалнасці і небольшэвціх адносінах да партыйнай работы. Гельфанд прапне ў універсітэце доўгі час. У яго на вачы тварылі свае брудныя справы падполі і трапкісты, але ён не дапамог партыйнай арганізацыі выкрыць хоць-бы аднаго.

Выступіўшы (Дучыцкая, Бабчонак) рэзка крытыкавалі члена парткома старшыню прафкома Камініска, за яго пачуццвы і бюракрытычны адносіны да заяў студэнтаў. Два месяцы хвароў студэнт Зароўкін, але з прафкома яго ні разу назав не нарадамі. Чымбурці стымь работы характарызуе такі факт. Камі Зароўкін хвароў, яго ў прафкаме залічылі ў зрынуцкіх палітмагистраты. Чымбурці нават не запыкаліся высветліць, чому Зароўкін не наведвае заняткаў. Вось ужо больш двух месяцаў, як хвароў студэнт Варочкін, але і да яго таксама бездушна адпосыцца, як і да Зароўкіна.

Тав. Бірылка расказаў аб антыпартыйных паводзінах члена партыі дацэнта гістафа Чымбурга. Некалькі раз быў пакрыўджаны на студэнтаў, што няветліва яго сустракалі. Ён тут-жа заявіў, што навуцкім, як называўся дацэнт, Назавіра Чымбург змяніў план ачаці залікаў, склаўшы яго не з разліку палітмагистраты вучобы, а з антыпартыйных паводзінаў «адмоўцы непазаспешна».

Справаздачы напрокі ў разе выступленні раззаваліся па адрасу школьнага аддзела ЦК ВКП(б) тав. Заларэнка, які не аддаваў патрэбнай увагі БДУ, пачынаю камілектаваць яго выкладчыцкіх кадраў. Больш двух год, як універсітэце не мае ректара, а існуючы аддзел ЦК нічога не ўжывае ў гэтым напрамку.

Асабліва рэзка крытыкавалі былога ректара універсітэце, ідэярыягата парткома асядзіні т. Дзякава. Партыйны сход прапніў яму сур'ёзнае абвінавачанне. Буліч ректарам, ён перадаваў кіруюцтва трацістам і нацдэмам.

Усё ў спрэчках выказалася 59 тав. Сход прызнаў работу парткома незадавальняючай.

Р. ДОДЗІН.

ПЯРШАЮЦЬ ПАРАДАК ВІБАРАУ

У пярвічных арганізацыях Мелітоўскага раёна пачалася справаздачна-выбарчыя сходы. Першы справаздачна-выбарчы сход адбыўся ў пярвічнай арганізацыі райкома КП(б)У. Замест таго, каб правесці сход згодна інструкцыі ЦК ВКП(б) і рашэнняў Пленума, у гэтай арганізацыі, дзе на ўчоне знаходзіцца ахвязнае работнік раёна, як сакратары РК КП(б)У, розактар райгазеты, інструктары РК КП(б)У і інш.,

грубо парушалі парадак выбараў. У пачатковую камісію старшыняў быў абраны загадчык райфта т. Герфундзель, які знаходзіцца на партыйным ўчоне партарганізацыі РВБ.

Камітэты партарганізацыі РК КП(б)У лічалі, што ніякіх парушэнняў узгаданай ЦК ВКП(б) тут не было і абраўшы на такую-ж прычыну праводзіць выбары і ў другіх партарганізацыях.

ФРАЛЮ.

НА СХОДЗЕ ДОБРУШКАІ АРГАНІЗАЦЫІ

10 красавіка адбыўся партыйны сход Добрушскай партыйнай арганізацыі. На сходзе прысутнічае больш 200 членаў і кандыдатаў партыі. Пасля заслушання даклада сакратара райкома партыі т. Вагніцка пачалася спрэчка па дакладу. Спрэчка насіла агучны характар. Няма

вострай крытыкі недахопаў райкома. Толькі пасля выступлення члена бюро райкома т. Корнава выступілі пачалі больш востра крытыкаваць недахопы ў пастаўленні пярвічна-масавай і палітмагистраты ў раёне.

3.

Ф. ШПІГЕЛЬ

МІЖНАРОДНЫ АГЛЯД

Ужо мінула пяць месяцаў з таго дня, калі пачалася пераможная абарона Мадрыда. Неўзабаве спыніцца дзевяць месяцаў з таго моманту, калі іспанскі народ падняўся на паўстанне і міжнароднага фашызма. Гэта — немалы тэрмін у асабліва, калі прыняць пал увагу наважнейшую навуку, якая, згодна з крывавымі выпадкамі барацьбы.

Чым у першую чаргу характарыстэчна апошні перыяд вайны ў Іспаніі? Гэта — перш за ўсё, бесспрэчна ўмяшанне сіл рэспублікі, рост бяздзейнасці і актыўнасці іспанскай народнай арміі. За апошнія два месяцы гэты факт быў паўтараўся з абсалютнай відэаўчынасцю.

Мы маем перш за ўсё, на ўвазе латвійскія баі на раіе Хараме, сакавіцкія баі на Гвадалахарай і, нарэшце, люты неадзінадушны, але вельмі паказальныя аперацыі рэспубліканскіх войскаў на пярэдняй фронце паміж Пасабанка і Карнолай.

На-першае, на Хараме, і пад Гвадалахарай, і ў раёне Пасабанка ініцыятыва баі выдзіла ад фашысцкага камандавання. Ва ўсіх трох выпадках стратэгічныя планы былі выпрацаваны вельмі старанна, прадумана і прадэманстраваны шырокай масай. Не падлягае ні малейшаму сумненню, што падпарадкаваныя войска гэтых трох стратэгічных плаваў належала не іспанскім генералам, а іх італьянскім і германскім гаспадарам.

сваімі сіламі нават тым планам, якія цялі іх распрацоўвалі італьянскім і германскім генштабамі.

Тройкі асабліва часта гэтых апераций з'яўляецца тое, што ва ўсіх трох «злачынчых» перыяды ініцыятыва давалі іспанцы, асабліва часта і італьянцы. Ва ўсіх трох выпадках у першыя дні наступлення ім удавалася дэстабілізаваць і разваліць фронт лібанскай арміі. Але адначасова неабходна падкрэсліць, што ні ў адным з гэтых трох перыядаў не быў пераважна рэспубліканскі фронт. Аступіваючы з бок рэспубліканскія войскі паліталі разарвалі, стрымлівалі раней наступленне палітніка, а потым, вакаціўшы дэстабілізацыю, пераходзілі да сакрувальнага контр-наступу і атрымлівалі бліскучы пераможны пры гэтым яны не толькі аказвалі ахвярэную ініцыятыву і ініцыятыву адмоўцы. І на Хараме, і пад Гвадалахарай, і ў раёне Пасабанка яны знішчалі жыццую сілу праціўніка і ахвярлівалі вядзючую ваявую зладчыку. Ва пад Гвадалахарай ператварыліся нават у катасграфічны разгром італьянскіх сіл.

Аб чым-жа гаворыць гэты характэрны рысы найбольш значных ваявых апераций у Іспаніі за апошнія два месяцы? Яны гавораць аб тым, што з кожным месяцам барацьбы армія рэспубліканскай Іспаніі ўзмацняе на ўсё больш і больш высокую ступень. У гэтых трох аперацыях была бліскуча прадэманстравана высокая бяздзейнасць рэспубліканскай пяхоты, яе выдатны маневранасць, выносіласць і выключна германскі паўтараўся свае бліскучыя асяці рэспубліканскай авіяцыі, якая раз і адначасова ўспрымае сваю перава-

гу над авіяцыйнай італя-германскай інтэрвентаў. Па анадаўшай думцы ўсёго еўрапейскага друку, гэта адносіцца ў роўнай меры як да матэрыяльнай часткі рэспубліканскай авіяцыі, так і да асабістага складу. З імяннымі поспехам удзельнічалі ў гэтых аперацыях рэспубліканскія танкі і матарызаваныя часткі.

Карацей кажучы, гэтыя тры важнейшыя аперацыі паказалі, што рэспубліканская Іспанія мае зараз сапраўдную перавагу, асабліва часта і італьянцы. Гэтую тэхніку з поспехам асвойваюць узарваныя работчы ац стаяк, пастухі, саратнікі, настаянікі, студэнты і г. д. У іспанскай арміі ёсць камандаванне, якое можа знаходзіць выхад нават з вельмі вострых і цяжкіх становішчаў, якое навуцывае перамогай.

Усім свету вядома, што найва ў Іспаніі прыняла такі характар толькі ў рэзультата дагата ўмяшання фашыскай Італіі і гітлераўскай Германіі. Паўраў пі хто-небудзь і зараз сумняваюцца ў тым, што перамога іспанскага народу была-б вельмі блізка, калі-б фашысцкія інтэрвенты не прадаўжалі павялічваць Іспанію ўсё новымі і новымі баімі.

Аднак, да гэтага часу не ўвядзена ў дзеянне нават тая схема каагэцыі, якая пасля доўгай і нуднай працы была распрацавана лонданскім міжнародным камітэтам на ўзмацненне ў справы Іспаніі. Добра вядома, што гэта схема мае мноства парокмаў, што яна зусім не можа забяспечыць сапраўднага ўзмацнення. Але нават і гэтая схема, паўтараем яшчэ не прыменена на практыцы.

Вельмі сур'ёзна органы англійскага друку і буйнейшыя палітычныя дзеячы пачалі з кансерватыўнага лагера не стамляцца паўтараць, што Італія адрэктна парнае прыняцця ў Лондане абавязальнасці аб неўмяшанні ў справы Ісп-

ні і прадаўжае пасылаць войскі ў Іспанію.

Аднак афіцыйныя прадстаўніцы Англіі лічаць за лепшае захоўваць поўны спакой і бяскальпакасць. Ні бесспрэчна і дакументы, ні паказанні саіх аўтарытэтных сведкаў не маюць прымусяць іх змяніць свой пункт гледжання. Яны і зараз кажуць, што ўсё ў паракру, што «Італія добраахвотна выконвае свае абавязкі».

Чым растлумачыць гэту, мілька жалучную, дзіўную ўпартасць? Не падлягае сумненню, што ім маем тут спрыму на першае, з груба-эгаістычнага пункта гледжання італьянскай і германскай «стэра» італьянскай і германскай «стэра», што вайна, якую вядуць супроць іспанскага народу Італія і Германія, можа перарасці ва ўсеагульную вайну. Што-ж зрабіць для прадухілення такой катастрофы? На іх думцы, неабходна «наглядзіць і чакаць». Інакш кажучы, гэтыя палітыкі, апазоўваючы вайну, на справе толькі захоўваюць яе падальшчыкаў.

Зразумела, такая палітыка не адзіна, а падлягае вайну. Фашысцкія агітатары, бачачы сваю бяздзейнасць, ставяць сабе ўсё больш і больш шырокія мэты. Усё рапучыя яны папрывіваюць для сабе магчымыя ахвярэнні гэтых тэраў. У гэтым крыпеце вядзючай небяспекі для ўсёго свету, не выключачы, зразумела, і самоў Англіі.

Напярэдняе было-б думець, што фашысцкая агрэсія працягнулася толькі на палях бітвы на Уэхольнай Афрыцы і ў Іспаніі. Гітлераўская Германія і фашысцкая Італія рыхтуюцца да змагчюва-нага перадачу ўсёго свету, і нават на іспанскую рэспубліку з'яўляецца толькі адным з першых этапаў іх змагчювай звынасці.

Над падрыхтоўкай вайны больш шырока маштабу настання прапучыць не толькі іх генеральныя штабы, але і іх дыпламатычныя канцылярыі. Атой з ідэярыягата гэтага можа служыць той

фашыстскі наступ, які вядуць Германія і Італія на Малую Антанту.

Як вядома, Малая Антанта (Югаславія, Чэхаславакія, Румынія) з часу сканчэння сусветнай вайны з'яўляецца этной з вайсковых апор Францыі на еўрапейскім кантыненте. Узарвалі Малую Антанту гэта значыць нанесці іхкі ўдар гэтай французскай сістэме зноў і самаў, гэта значыць рапуча паслабіць Францыю.

Падковы пад Малую Антанту вядуцца Італія і Германія самымі ровнымі спосабамі. Добра вядома, што Чэхаславакія, напрыклад, з'яўляецца адным з б'яжэйшых аб'ектаў германскай агрэсіі Германія развівае ў Чэхаславакіі вельмі высокую актывнасць, выкарыстоўваючы для гэтага найважнейшыя вынашчальныя навукавыя тэхнічныя і навукавыя дасягненні італьянскай і германскай авіяцыі. Добра вядома, што фашысцкая партыя Гейнрыха Гітлера і іншымі імямі, як фізічна Гітлера і Чэхаславакія, які вядзе падрыхтоўку работу супроць рэспублікі.

Аднак на гэта пытанне дае адб'яўчэнне 1 і 2 красавіка ў Белградзе сесія савета Малой Антанты. Усе тры міністры замежных спраў, якія прымаў ўдзел у гэтай сесіі, свідраваліся ў сваіх аглядах што нічога не атрымаецца, што Малая Антанта па-рапейшаму можа і апаіа. Такое-ж уражанне імкнулася стварыць вышучанае на сканчэнні сесіі адзінадушнае паказанне.

Тым не менш, гэты афіцыйны аптымізм амаль нікога не пераканаў. У чым-жа вядома, неабходна азначыць, што германскі і венгерскі друк выкарыстоўвае сваё заадаваўненне з паводу рэзультатаў белградскай канферэнцыі міністраў Малой Антанты. Такі рэзультат і прывіваюць палітыкі, які вядуць французскія жывалісты Пятрыкае, канстатуюць несумнеўнае паслабіненне Малой Антанты і з'яўляюць што белградскае камюніке «спучае толькі тых, хто хоча быць апукаваным».

Астаёна фактам, што савет Малой Антанты ахіліў прапанову Францыі аб заключэнні пакта аб узаемадапамозе. Як вядома, фармальныя вачны саюз Францыі мае з трох краін Малой Антанты з адной толькі Чэхаславакіяй. Ле прапачо-ва звыналася, значыцца, да таго, каб аформіць сваё вачна-палітычнае супра-паўцінства з Румыніяй і Югаславіяй. Гэта прапачо-ва, як вядома, саветам Малой Антанты не абміраўвалася і абміраўваліне яе было адхілаўсена. Гэта з'яўляецца, базай найбольш сур'ёзным і ачужым рэзультатам белградскіх перагавораў. Французскі друк яна ўспрымае такім выдаткам.

Было-б заўважна свідравалі, што Малая Антанта ўжо знаходзіцца падарэзанні рэсходу, або, што асобныя яе члены гатовы ўжо апаз перабачыць у лагер ворагаў кінуць яму. Але разам з тым, не падлягае сумненню, што Малая Антанта і яна і асобныя яе члены, якія яе складалі, перамаваюць сур'ёзныя істотны. Самая магчымае такіх істотнаў з'яўляецца небяспечным сімптомам.



Новаабраны партком менскай швейнай фабрыкі «Настрычнік» у складзе т. Канопіна, Галавача, Фрыд, Гурніковіч, Мельнік, Бутыліца і Файгенбогена. Фото Я. Салавейчыка.

Спадчына варажак дзейнасці да канца не ліквідавана

У разе пярвічных партарганізацый Дрысенскага раёна праводзілі справаздачна-выбарчыя сходы. За гэты перыяд РК КП(б)У змяніў выбары па чатырох пярвічных партарганізацыях. Прычыны адмоўцы — грубае парушэнне ўказанняў ЦК ВКП(б) аб парадку выбараў і адсутнасць шырокага разгорнутай большасці крытыкі і самакрытыкі. Так, у пярвічных партарганізацыях Галубаўскага і Рашчыскага сельсаветаў абралі партаргатамі членаў партыі, якія не былі на ўчоне ў гэтых арганізацыях. У пярвічнай партарганізацыі Боркавіцкага сельсавета, у паміжкіні, дзе знаходзіцца ініцыятыва камісія, прысутнічаў інструктар РК КП(б)У тав. Рыжык.

Райком прапніў выключную паспешнасць, не прапніў загадаў расхучачальнай работы. У выніку, у большасці пярвічных партарганізацый справаздачна-выбарчыя сходы прапнілі пры вальмі пісьміх урочніх крытыкі і самакрытыкі. Як у справаздачак, так і спрэчках пачыналася заспакоенасць і дабрахушнасць. Гэта самазапакоенасць у некаторых пярвічных партарганізацыях дайшла да прамога самоўсхвалявання, калі ў рэзалюцыі заадаваўся аб навуцкіх раху дзейнасці дасягненні. Такім агульным з'яўляецца рашэнне пярвічнай партарганізацыі Боркавіцкага сельсавета. Тут не ўскрыты прычыны тых вельмі сур'ёзных парокмаў, якія ў сапраўдасці ёсць на калгасах гэтага сельсавета.

Палітычная спелата, самаістывеннасць, падхалімота, самаўсхваляванне — вось што доўгі час служыла спрыяючай глебай для контррэвалюцыйнай ідэярыягата работы, пачаўна выкрывага ворага народу, былога сакратара райкома Капелініча. Ён умяла скарыстаў рожныя металы для сваёй падрыхтоўчай работы. Арганізоўваліся сістэматычныя і ініцыятыўныя групы работніцкаў раёна: Фрыдзізам — былі сакратары РК КП(б)У, Гуцаўскі — старшыняй

РВБ, загадчыкам культпрапа Капелініча, загадчыкам райфа Мажаўскі і інш. Брытэла ў арганізацыі была зацікаўлена. На жаль, новае кіраванне не забяспечыла разгорнутыя крытыкі на такіх урочні, каб поўнасцю ўскрыць усё буйнейшыя палітычныя прычыны ў разе арганізацыі. Адрэктна і належныя вынікі.

Ідэярыягата хвароба — бяскальпакасць і самазапакоенасць прынялі да таго, што раён не падрыхтаваўся да саб'бы. Гной вырешен на 44 проц., торф — на 37 проц., пясчатарыкі вальсасы («Камінітары», «Прадзвіж», іна Сталіна і інш.) не вядзены дзясціт тоў мінеральнага ўгнаення. У калгасах «Усходняя зорка» пры навуцкіх кармоў з 49 вольнай зямлі слабых 20, на Жоўнінскімаў сельсавету звыш 100 вольнай іной сярэдняй урочнасці і зусім слабых — 42. У калгасах «Авангард» творыцца прамае шпандіцца. Замест ваяўнічым на поле высаваюцца сарныя, пясак.

Партыйная арганізацыя яшчэ не наблізавана на поўнае ініцыятыўнае прапачоў і вынікі шпандіцца дзейнасці Капелініча. Гэта з'яўляецца відавочнае паказанне сходаў, праведзенных у разе пярвічных партарганізацый.

Райком трэба неадкладна выправіць гэту вядучую палітычную памылку. Неабходна выхадзіць з рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б) і ўказанняў таварыша Сталіна, з усьей бяздзейнасцю ўскрыць усё недахопы ў разе партыйнай арганізацыі і выкарыставаць да канца самазапакоенасць, дабрахушнасць, самаістывеннасць і падхалімота, што можа ўкарніцца ў арганізацыі.

Раён неабходна сур'ёзна дапамога з боку акруговых арганізацый. На жаль, гэта дапамога пакуль што зусім незадавальняючая.

В. КУДРАЎ, А. СЯНКЕВІЧ.

Зладзі шум у бубны б'е. Зара, яраў гарні!

Сасонкі тонкаствольныя абуданы ў бары.

У гучычы збіраюцца крыдзцы страі,

Гасцінна спатыкаюць іх кранічы-ручы.

Пуньыста лесам спелыя густая дэраза,

Варбе міргаве ветвіна, прапучыўшы, лаза.

Ідзе, а думкі роўца, багучы, няма ні меж.

Ідзе ўладаром жыцця і голасна пясч.

Як ёстры, абдымаюцца з сасонкаў сасна.

Красуй, зямля савецкая! Прымет табе, вясна!

II

Ен хоцьці лесам-пуньчам, трыбогій зпачыць след.

Прасветам намж зараслаў варажы бацьчы свет.

Ен піўным у кустах сядзіць, выглядзе з-за шл;

Не стражны паранічыку вяхор і цішыня!

Вясна на броне бетонную лягва густой травой.

Хай хто сярбаўе рынуча — капец сустрае свой!

Красуй, зямля савецкая! Шумі, зялёны ліст.

Васну майё рэспублікі ахоўвае чэкіст.

III

Вясна нах намж вытвала празрысты свой блакіт.

Рой дум ілівае дае, дадэвае ў Мадры.

І там вясна, а дэба там пакрыта чарнатой.

Там за вясну, за ішчале там грывіць крывавы бой.

Нясе народ Іспаніі свой пераможны ўдэль.

Праз плач і стога, праз рожакі, праз вяхучі і дым.

Там дзеці чуюць воклічы савецкай дзятвары:

— No pasaran! Мужайцы, героі-змагаў.

І нам з-за мора сілца, у наш пчасныім стап

Ляціць адказ: — Вы прыклад нам! Прымер! No pasaran!

У знак лубі і прыязні дадзкіх двух краін,

Мой сын прыбе —

з Іспаніі прысланы апелісін...

З НЕБЫВАЛАЙ АКТЫЎНАСЦЮ

ВІБЕСК. Тры дні дзгучыя справаздачна-выбарчыя сходы пярвічных партарганізацый сталіні Вібеск-Гаварына. Праходзіў ён з пачынаючай дагучы актывнасцю. Камуністы ў сваіх выступленнях абміраўвалі партыйны камітэт ў асабліва сур'ёзна з масамі ў адсутнасці работы з кожным камуністам у паслобы, у дурнай пастаўцы партыйна-масавай работы.

Асабліва жорстка крытыка была павергнута работа палітмагистраты. Упершыню на ўвазе работніцкай палітмагистраты пачулі сапраўдную бяздзейнасцю крытыку сваёй работы.

Характэрны прыклад ініцыятыўнага ахвочы да камуністаў з боку палітмагистраты і іншых кіруючых работніцкаў вулаў і чыгуначы пярвочыні інжынер тав. Байду. Аднаго разу, гаворыць ён, па адным з вольных пераходаў з'явіліся прадстаўнікі НКПС тав. Іофа, прадстаўнік чыгуначы тав. Васіль, інструктар палітмагистраты чыгуначы Собаль і пачынальнік палітмагистраты Вібеска аддзялення тав. Васількоўскі. Гутарка зайшла пра мяне. У майёй работе сапраў

МУЛЬЧЫРАВАННЕ ПАВЫШАЕ ўРАДЖАЙ

Мульчыванне азначае пакрыццё глебы некаторымі матэрыяламі, як торф, спецыяльнай муль-папера і інш. з мэтай паляпшэння ўмоў росту раду сельскагаспадарчых раслін.

Стыханаўцы сельскай гаспадаркі, прымяняючы перавагу агратэхніку, дабіліся ў мінулым годзе рэкордных ураджаю пшаніцы, бульбы і ільну не толькі на асобных участках, а і на вялікіх плошчах. Многія стыханаўцы шырока ўжывалі мульчыванне ў барацьбе за сталінінскія 7—8 мільярдаў пудоў хлеба. Совет Народных Камісарыяў БССР зацвердзіў на 1937 год план мульчывання на плошчы ў 50 тысяч гектараў.

Правадзячы намі плігавыя вопыты ў саўгасе і калгасе Беларускага паказалі, што мульчыванне значна павялічвае ўраджай. Так, напрыклад, у саўгасе «Новы свет» Менскага раёна на супяшчанай глебе мульчыванне ў 1933 годзе дало прыбытак ураджая памідораў на 17,5 цнт., а ў 1936 годзе — на 88,3 цнт. з гектара. У вучасе «Вязьня-Фаніпаль» на сугліністай глебе мульчыванне ў 1934—35 гг. павялічыла ўраджай памідораў на 31,82 цнт. з гектара, у 1936 годзе ў саўгасе імя Фабрыцыуса на сугліністай глебе — на 68 цнт. з гектара і г. д.

Мульчыванне на працягу ўсяго летняга перыяду значна павялічвае вільготнасць глебы, ахоўвае яе ад выпарвання. Вільготнасць у мульчыванай глебе павялічваецца не толькі ў верхніх вярштвах гарызонце, а і ў ніжніх гарызонтах на глыбіню 60—80 сантыметраў. Глеба, пакрытая мульчай, захоўваецца ад змывання і ад стварэння корні. На участках, мульчываных торфам, пустае працягае, але колькасць яго значна меншая, чым на участках без мульчы. Мульчыванне глебы захоўвае ад змывання ўвесны мінеральных угнаенняў, якія даюць большую эфектыўнасць, чым без мульчы.


Ва ўмовах БССР самым выгодным і таным відам мульчы з'яўляецца торф. Яго треба заганяць да пачатку саўбы, дабравіць магчымыя правесы. Для мульчывання треба браць торф з ніжняга гарызонту, бо верхні быў быў засячаны пустазелам. Вільготнасць торфу для прыскіпа пасеваў павінна быць ад 30 да 40 проц. Для мульчывання можна скарыстоўваць торф лугавы і мохавы. Торф лугавы, аднак, больш карысны, бо пры скарыстанні мохавыя торфу для прыскіпа глебы яго треба правесіць і замаставаць больш доўгі час, чым лугавым. Апрача таго, лугавы торф мае ў сваім складзе больш спажываных элементаў для раслін і пры зварванні ў глебу пад наступную расліну на другі год даць больш высокую эфектыўнасць.

Татунічнай мульчы ў залежнасці ад рыхласці і вільготнасці торфу павінна быць 1—2, да 3 сантыметраў пры сушылых пасевах, як ільну, ачыню, пшаніцы і ад 4 да 6 сантыметраў пры мульчыванні шырокарэдкавых пасеваў, як бульбы, табуку, гародніны, пасянікы гародніны, пасянікы лугавых траў і г. д.

Мульчыванне судэльных пасеваў праводзіцца звычайна пасля саўбы да ўскола, а шырокарэдкавыя пасевы можна мульчываць як да саўбы, так і пасля на рыхлай, вільготнай глебе.

Служба ўжо пачалася і бліжэйшыя дні треба павялічыць скарыстанне на падрыхтоўку торфу для мульчывання пасеваў. Шырока разгарнуліся сацыялістычныя спаборніцтва паміж калгасамі, брыгадзі на падрыхтоўку торфу.

М. СРАГОВІЧ — дакладчы кафедры аграрнага ВЕСПШ.



Газагенератарны цэх аднаго з буйнейшых у БССР шклозавода імя Сталіна ў Касцюкоўцы, Гомельскага раёна. Фото Сорліна (БСФ).

Сталіцы Беларусі — узорную тэлефанізацыю

Менская АТС абсталявала па апошняму слову тэхнікі складанейшай і дэкаднай апаратурай, якая выпущана нашай айчынай прамысловасцю. Асноўнай задачай стаяць з'яўляецца высокакачэства абслугоўванне абслугі, забеспячэнне бесперабойнай работы кожнага тэлефона.

Шляхам планавай прафілактыкі ў мінулым годзе стыханаўцы станцыі дабіліся значных поспехаў. Маніторы Казлоўскі і Лысуха давалі колькасць пашкоджаных абслугоўваемых ім участкаў да 2,1 проц. на кожны 100 абанентаў у месца.

Аднак, агучылі лік пашкоджаных і канцы года быў досыць вялікі. У снежні 1936 г. на кожны 100 абанентаў прыходзілася 10 пашкоджаных, у лютым гэтага года сярэдня працент іх склаў 7,2. Наша станцыя спабірвае з Кіеўскай. Траба адзначыць, што на хуткасці «аказу станцыі (атрыманне гудка), Кіеў значна ляс адрознівае». Мы даем адказ абаненту праз 2,5—3 секунды пасля зняцця трубі, а ў Кіеве праз 1,9.

Пашукаўшы ў эксплаатацыі да XVI гадынаў Кастрычніцкай рэвалюцыі, наша АТС, з выкарыстаннем 3 тысяч нумароў, ужо да канца мінулага года была цалкам запавяна як па самай станцыі, так і па кабелях. Далейшую ўстаноўку тэлефонаў звычайна ўстаноўку тэлефонаў астана ад буйнага росту станцыі і зараз становіцца пэўным тэрмінам у работе раду прадпрыемстваў і ўстаноў.

Хача Менск на насычанасці тэлефонамі (2,6 апарата на кожны 100 жыхароў горада) займае другое месца ў Саюзе, але ўсё-ж станцыя не можа абслугоўваць тэлефонам усю новабудуль, які ўжо зараз асталіся без сувязі (72-кватэрны дом горавета, гасцініца на 155 нумароў, корпусы Акадэміі навук, дом Наркомаеса, Валікі

тэатр і інш.). Нехалеа значнай колькасці матэрыялаў і нумароў. АТС зараз не мае ні аднаго свабоднага нумару. Калі робіцца адзінаквы ўстаноўкі, то толькі за кошт выкарыстання зняцця тэлефонаў у іншых абанентаў.

Калі ўпаўнаркомсвязі сур'ёзна зоймеша гэтай справай, пытанне аб пашырэнні АТС можа быць вырашана. Мы не можам дапусціць, каб новабудуль станцыі нашай рэспублікі асталіся без сувязі.

Рад прадпрыемстваў ацывае вялікую патрэбу ў пашырэнні або ў ўстаноўленні новых тэлефонаў. Як часовы выхад з стварыўшага становішча прыходзіцца пераарэзерваваць існуючыя тэлефоны, асабліва ў тых установах, якія больш важныя.

Будуцьнікі арганізацыі да гэтага часу ігнаруюць звыш АТС аб уключэнні ў праекты і сметы тэлефанізацыю новабудуль. Калі-ж дом ужо гатоў, патрэбуць ад нас устанавіць тэлефон, а каналізацыю і каблявання будынкаў загадае не зрабіць.

Усё гэта адбываецца на работе станцыі. Над дзейнічаючых абанентаў урываецца ахвот і таа назначная колькасць матэрыялаў, якую мы атрымліваем ад патрыманні нармальнай работы тэлефонаў.

50 процантаў абанентаў прапуюць на неабрабаваных хатніх працоўны — сур'ятах, і гэта выклікае частыя пашкоджанні. З 18 тыс. метраў аднакабляга асвінованага кабеля, прызначанага для работы і замены хатніх праводаў, абаненты атрымалі ў 1936 г. менш 4 тысяч. Астатнія 14 тысяч выдаткаваны на будаўніцтва. Тэлефанізаваны трэці Дом саветаў, ГР КП(б)Б, Дом Чырвонай Арміі,

Палад піонероў, Дом спецыялістаў і многа іншых.

У нас ужо прымырліся з такім нецудоўным становішчам, калі абанент прадуе са значнымі перадышкамі, а мы яго норму матэрыялаў незаконна аддаем на будаўніцтва. Зачастую адмаўляем абанентам у іх законнейных патрабаваннях аб пераключэнні тэлефона, бо стары кабель пасія зняцця прыхоўваць у нягоднасць.

Пытанне арганізацыі тэлефоннага будаўніцтва патрабуе тэрміновага вырашэння. На прыкладу Масквы (Мостэлектростроительная крайняя неабходнасць) у стварэнні ў Менску самастойнай будаўнічай канторы. Упаўнаркомсвязі, маючы ў сваёй сістэме такую кантору, скарыстоўвае не толькі для работ на перыферыі, а будаўніцтва ў Менску называюць АТС.

Пытанні распрацоўкі поўназначных тэхнічных праектаў нікім не вывучаюцца. Заказчыкі не мае магчымасці атрымаць адпаведную кансультацыю, не можа выкарыстаць патрэбныя абсталявання і інш. і тут мы можам прымяніць вопыт Масквы, якая ідзе па шляху будаўніцтва падстанцыі. Патрэба і ў Менску распрацаваць праект публічных падстанцыі ва ўмоўнабудаванай гасцініцы, у 72-кватэрным доме горавета і раздзі іншых буйных дамоў. Гэта значна палегчыць напружанае становішча з тэлефанізацыяй Менска.

Менская АТС можа і павінна працаваць лепш. Кіраўніцтва сувязі і горавету патрэба аказаць ёй у гэтым дапамугу. Сталіца БССР павінна мець узорны тэлефон.

Дырэктар: Менскай АТС Д. Д. РАНОУСКІ.

ШЫРОКА РАЗГАРНУЦЬ АНТЫРЭЛІГІЙНУЮ РАБОТУ

У Сталінскай Кавалер'скай у аўгусте 124 гаворыцца: «У мэтах забеспячэння за грамадзяннай свабоды сумлення, цэрква ў СССР адзелена ад дзяржавы і школа ад царквы. Свабода адраўнення рэлігійных культаў і свабода антырэлігійнай прапаганды прызнаюцца за ўсімі грамадзячымі».

Ік і ўсе правы грамадзян Саюза, права свабоды сумлення не толькі абвясцілі нашай Канстытуцыяй, яно забяспечана гарантыява адзаледем царквы ад дзяржавы, г. зн. пазбавленнем яе ўсякага дзяржаўнага падтрымання; яно забяспечана адзаледем яе ад школы, гэта значыць адхіненнем яе ад рэагавання ўплыву на выхаванне падрастаючага пакалення.

Свабода сумлення гарантуе веруючым свабоднае адраўненне рэлігійных культаў, неверуючым — свабоду антырэлігійнай прапаганды, выкрываючай шкоду, неапаўнаважы і контррэвалюцыйнасць усятай рэлігіі.

СССР — адзіная краіна ў свеце, дзе свабода сумлення ажыццёўлена і гарантыява на ўсіх перамогах сацыялізма. Толькі капіталістычны лад, буржуазія зацікаўлена ва ўмацаванні і захаванні рэлігіі. Яна ім патрэба для адраўнавання мяс, для прыкрыцця «сім'я бога» эксплаатацый працоўных. Савецкай уладзе нецэркаўта перацарам. Улада Саветаў існуе воляй народу, які свабодна ад рэлігійнага турману і стварэе радаснае шчаслівае жыццё без эксплаатацыі і эксплаатацараў.

Рэлігія — гэтаево анімот эканамічна-працоўных. Савецкай уладзе нецэркаўта перацарам. Улада Саветаў існуе воляй народу, які свабодна ад рэлігійнага турману і стварэе радаснае шчаслівае жыццё без эксплаатацыі і эксплаатацараў.

Рэлігія — гэтаево анімот эканамічна-працоўных. Савецкай уладзе нецэркаўта перацарам. Улада Саветаў існуе воляй народу, які свабодна ад рэлігійнага турману і стварэе радаснае шчаслівае жыццё без эксплаатацыі і эксплаатацараў.

Рэлігія — гэтаево анімот эканамічна-працоўных. Савецкай уладзе нецэркаўта перацарам. Улада Саветаў існуе воляй народу, які свабодна ад рэлігійнага турману і стварэе радаснае шчаслівае жыццё без эксплаатацыі і эксплаатацараў.

Рэлігія — гэтаево анімот эканамічна-працоўных. Савецкай уладзе нецэркаўта перацарам. Улада Саветаў існуе воляй народу, які свабодна ад рэлігійнага турману і стварэе радаснае шчаслівае жыццё без эксплаатацыі і эксплаатацараў.

Рэлігія — гэтаево анімот эканамічна-працоўных. Савецкай уладзе нецэркаўта перацарам. Улада Саветаў існуе воляй народу, які свабодна ад рэлігійнага турману і стварэе радаснае шчаслівае жыццё без эксплаатацыі і эксплаатацараў.

Рэлігія — гэтаево анімот эканамічна-працоўных. Савецкай уладзе нецэркаўта перацарам. Улада Саветаў існуе воляй народу, які свабодна ад рэлігійнага турману і стварэе радаснае шчаслівае жыццё без эксплаатацыі і эксплаатацараў.

кі. Да апошняга часу на ўсёх гэтага раёна хадыла з рук у рукі напісанае контррэвалюцыйнае так званнае «пісьмо ад бога» трапцёўка-фантыстыкага зместу. Аналагічны факт гаспама меў месца і ў Горацкім раёне.

Савецкая ўлада карае і будзе караць тых, хто імкнецца выкарыстоўваць рэлігійныя забавы для палітычных, контррэвалюцыйных антысавецкіх мэт. Адміністрацыя павінна забяспечыць, каб законна не павялічылася памяць, што ўсякае камандаванне і адміністрацыйна ў барацьбе з рэлігіяй (а не контррэвалюцыйна, што прыкрываюцца рэлігіяй, якіх треба неадкладна ізаляваць ад грамадства) толькі на-руку ворагу, што змагаецца з рэлігіяй шляхам пярэпай і сур'ёзнай растлумачальнай работы, «чыста ідэйна і толькі ідэйнай абарой, нашай прасай, нашым словам». (Ленін).

Траба настойліва і ўмеа выкрываць класавую ролю рэлігіі, даказваць і паказваць працоўным, што «ўсякая рэлігія ёсць нешта супроцьлеглага навуцы». (Сталін) і ўзбройвалі працоўных асновамі матэрыялістычнага светлагледжыя.

Траба прама сказаць, што антырэлігійная работа ў БССР зусім залучана. Антырэлігійная прапаганда і агітацыя не стала яшчэ састаўной часткай нашай партыйнай прапаганды і агітацыі. Некаторыя партыйныя арганізацыі цалкам перадавалі антырэлігійную работу «Саюзу вольных думачнікаў», які прадуе з рук вон дрэна. Ахаль не выдуць антырэлігійнай работы і такія арганізацыі, як профсаюзы, комсомол, органы нарсаветы і інш.

Дзе-ні-дзе кіраўнікі толькі хічваюць аб хрэсных становішчах антырэлігійнай работы, стараяцца, што ў іх няма каргоў дакладчыкаў, агітатараў, лектараў.

«Траба працаваць, а не хічгаць», — вучыць таварыш Сталін. «Партыя не можа быць нейтральнай у адносінах рэлігійных забавоў, і яна будзе весці прапаганду супроць гэтых забавоў, таму што гэта ёсць адзін з верных сродакаў павяржальна ўліку рэакцыянага духавенства, якое падтрымлівае эксплаатацыйскі клас і правадзіць павінаево гэтым класам... Антырэлігійная прапаганда ў аўгусте тым сродкам, які павінен даясці да канца справы ліквідацыі рэакцыянага духавенства» (Сталін).

Партыйныя арганізацыі нашай рэспублікі абавязаны ў самы бліжэйшы час забеспячыць ажыццёўленне работы «Саюза вольных думачнікаў», дакляраваць і ідэалягічна кантраляваць пастаўку антырэлігійнай прапаганды і агітацыі сродкі пасылкі, сачыць за тым, каб яна вядлася ўмеа, правільна, сістэматычна і ў ўдзяк усіх абстаінаў. Траба ўмацаваць існуючы і сістэматычна выхоўваць новыя кваліфікаваныя кадры прапагандаістаў і агітатараў з асродкаў партыйных і не-партыйных большавікоў, памятаючы аб тым, што антырэлігійная работа — не чарговая «кампанія», а сур'ёзная, трыбальная, доўга разлічаная работа.

БУДАЎНІЦТВА ГАЛОЎНАГА КОРПУСА АКАДЭМІІ НАУК БССР

У Менску на Камяроўні рэдам з табараторыянага корпусу Акадэміі навук БССР разгарнуліся работы па будаўніцтве галоўнага корпусу Акадэміі. Ужо закончана пачатковая частка сцен левага крыла корпусу, укладзены балкі, зроблена падлога і частка даха. Па праграму крыла будынка вывезены тры павер'ы. Цэнтральную частку будынка ўпрыгожаць 28 калон. Каланад вывезена ўжо вышэй узорную трэцяга павер'а.

У галоўным корпусе будучы размяшчаны прэзідыум Акадэміі навук БССР, е гуманітарныя інстытуты, кафедына-ла, лаўчыныя кабінеты. Аб'ём будынка — 80 тысяч кубічных метраў. Унутры будынка будзе аформлены жытнішчы і спецыяльныя габітаты, штучныя вярэбры і капэўнічныя парадныя дрэва. Учарне галоўны корпус павінен быць закончаны будаўніцтвам у бягучым годзе. Конт будаўніцтва звыш 7 мільёнаў руб.

РЭСТАУРАТАРЫ КАПІТАЛІЗМА

Апошні Пленум ЦК ВКП(б) выключыў з партыі Бухарына і Рыкава. Былыя кіры правата ўхіду і іх вымушаныя з «бухарынскай школі» ператварыліся ў прарэвалюцыйныя саўдзельнікі контррэвалюцыйнай традыцыйнай банды, у агаленыя ворагуў народу, якія ставіць сваёй асноўнай мэтай рэстаўрацыю капіталізма ў нашай краіне.

Традыцы ўжо даўно перастаў быць палітычнай ідэяй у руках рабочага класа. Традыцы ўжо даўно сталі агаленым банды ворагуў народу, наймітай фашызма. На працягу аб'яднанага трапцёўкага антысавецкага цэнтру ў 1936 годзе і на працягу антысавецкага «справядлівага» трапцёўкага цэнтру ў студзені 1937 года рэд палітычных паказав, што правыя былі пайфармаваны ад пераходзе трапцёўкага-зіноў-ёўскай банды да тэрара, шпіянажа, шпідыяжы і дывэрсіі. Гэта было поўнае папярэджана дзейшым раскляўваннем. Правыя аддзяленцы сталі саўдзельнікамі ў значнай работе трапцёўкага — крыжавых наймітай Гітлера, японна-намецкіх агентаў.

У кастрычніку 1932 года была вымерта і разгромлена контррэвалюцыйная група Руціна, стаяўшая сваёй задачай гвалтоўнае ажыццёўленне савецкай улады, аднаўленне разгромленага кулацтва, рэстаўрацыю капіталізма ў нашай краіне. Рэстаўрацыйскую п'ятакі руцінскай групы, як гэта павяр ўстаноўлена, распрадоўваў у той час контррэвалюцыйны цэнтр правых, і толькі па капіспартыўных меркаваннях ён пусціў яе як «руцінскую п'ятакі». У выама, што ў руцінскую групу, апрача самага Руціна, які займаў махровую правапаруцінскую п'ятакі і быў выключаны з рэду ВКП(б), уваходзілі таксама члені са «школі» Бухарына — Сялякоў, Мароўні, Петроўскі П., асколі «рабочай аяныі» накітаўт Каюрава, «лявак» Стен і інш., пры кіраўчэй ролі ў гэтай групе Бухарына, Рыкава і Томскага, з аднаго боку, і Зіноўева і Каменска — з другога.

Раскляўваў ў канцы 1932 года група

А. КУЦІЦКІ

Эйсамонта—Талмачова таксама сустракала поўнае падтрыманне з боку кіраўчэй правых — Бухарына і Рыкава. Па сутнасці група Эйсамонта-Талмачова была адным з разгалінаваных контррэвалюцыйнай арганізацыі правых.

Помучыў блокаў, самааў трапцёўкаў з правымі і прыхы з трапцёўкамі для барацьбы супроць партыі — не азінаквы, гэта — звычайнае з'явішча, бо класавая асновай яе тых, так і другіх былі адываўчыя эксплаатацыйскія класы. Таварыш Сталін ашч ў 1930 годзе на XVI з'ездзе ВКП(б) падкрэсліваў, што звычайна традыцы сваю «барацьбу» супроць правых «сучаснае блонна з імі, які з капітуляцыяй без маскі» («Шытані ланізіма», X выд., стар. 419), а «свае пелупыныя баі з трапцёўкамі правых ўхілісты звычайна ўвечваюць закулісныя перагаворы з трапцёўкамі наколт блонна з імі» («Шытані ланізіма», X выд., стар. 421).

За апошнія 7—8 год трапцёўка і трапцёўка прапавілі сур'ёзную вядоўнасць. Трапцёўка ператварыўся ў беспрыпынную і бездыркую банду шпідыяжы, дыверсантаў, шпіянаў і збойцаў, прапуючых на найму ў замежных разведывальных арганізацый. Такую-ж вядоўнасць прапавілі і гэтаму часу і правыя аддзяленцы. У 1930 годзе на XVI з'ездзе ВКП(б) правыя, нагалаву разбіты партыйны, зрабілі заяву, што лічы партыі яны прызнаюць правільнай. На справе-ж аказалася, што гэтыя заявы былі дывуршанымі, што кулацкія агенты — правыя — пад прыкрыццём сваёй заяў аб прызнанні лініі партыі заканспіраваліся, стваралі контррэвалюцыйныя падпольныя групы, увачыальнаево цэнтрам у складзе Бухарына, Рыкава, Томскага, Угланава. У контррэвалюцыйным падпольі яны заключылі саюз

з трапцёўкамі бандытамі, наймітай агентамі фашызма.

Барацьба Бухарына і Рыкава супроць партыі мае даўнюю гісторыю. Ішчэ ў дэарэвалюцыйныя гады, у перыяд барацьбы большавіцкай партыі супроць ліквідатараў, Троцкага і «адавістаў», Рыкаў разам з Каменевым, Зіноўевым, Томскім і інш. займаў прымырочную пазіцыю ў адносінах да ўсіх гэтых антыпартыйных груп, на справе дапамагаючы трапцёўкам, ліквідатарам і адавістам, і адраджаў Леніну, адраджаў большавічу. У 1917 годзе на красавіцкай канферэнцыі Рыкаў разам з Каменевым выступіў супроць прапавішчэй тэзісаў Леніна. Ён заяўляў, што Расія нібы не наспела для сацыялістычнай рэвалюцыі, што «ініцыятыва сацыялістычнага перавароту належыць не нам. У нас няма сіл і аб'ектыўных умоў для гэтага». Рыкаў быў супроць Кастрычніцкага паўстання, а пасля Кастрычніцкага перавароту, разам з Каменевым і Зіноўевым, стараўся перавесці дыктатуру пралетарыята на рэйкі буржуазнай дэмакратыі. Ён патрабаваў згоды з меншавікамі і эсерамі і ўдзель у паста наркома ўнутрашніх спраў, за што атрымаў ад Леніна вымушаную штрэйбфохера.

Бухарын у блоку з Троцкім многа раз на працягу свайго знаходжання ў партыі змагаўся супроць Леніна. У часе імперыялістычнай вайны 1914—1918 гг. Бухарын разам з Пятаковым і Рэдзкам выступіў супроць Леніна па каренных пытаннях барацьбы за рэвалюцыю, за дыктатуру пралетарыята. Бухарын быў прап'янікам марксісцка-ленінскай тэорыі дзяржавы і дыктатуры пралетарыята, абараняў анархісцкія погляды на дзяржаву, заўважыў, што пасля перамогі рэвалюцыі адбываецца «ўрэд дзяржавы». Гэта анархісцкая тэорыя «ўрэд» дзяржавы прап'янітаўся марксісцка-ленінскай тэорыі «эламу» старога буржуазна-дзяржаўнай машыны і стварэння новай пралетарскай дзяржавы. Арыкул Бухарына аб «ўрэд дзяржавы», не змечаны Лені-

ным у 1916 годзе ў большавіцкім органе («Сборник социал-демократов»), быў назрукован Бухарыным праз год пасля смерці Леніна, у 1925 годзе, з неадпачувальнай заўвагай, быўнам у сваім арыкуле аб дзяржавы быў праў ён—Бухарын, а не Ленін.

У 1915 годзе Бухарын разам з Пятаковым сапраўд тэзісаў, накіраваныя супроць ленінскай тэорыі права палпы на самавызначэнне аж да адзаледем. Адыаўчы значэнне напалыналага пытання ў эпоху імперыялізма, Бухарын і Пятакоў пазбавілі рэвалюцыйнае разарваў, адпштурхавуючы іх ад рэвалюцыйнай барацьбы.

Ленінскаму лозунгу «ператварэння імперыялістычнай вайны ў вайну грамадзянскую» Бухарын прап'янітаў лозунг Бухарына-Троцкага «барцьба за мір», г. зн. Бухарын адыаўчы ад рэвалюцыйнага выхаду з вайны. У прап'янітаў Леніну, Бухарын сівяржаў, што супрацьніцы ў эпоху імперыялізма змяшчаюцца, што капіталістычная гаспадарка становіцца нібы больш арганізаванай.

Бухарын, таксама як і Троцкі, адыаўчы ланіюкую ашыку імперыялізма. Бухарынскі пункт гледжання на імперыялізм абліжаўся з тэорыяй ультраімперыялізма Каудыкага. А Каудыкі сівяржаў, што наступіць новая эпоха уз'ятра (звыш) імперыялізма, калі адыаўчыцца супрацьніцы капіталістычнага свету, не будзе ніякіх палітычных патрэбаў, нафідатэаў і воіні. Бухарын таксама лічыў, што адыаўчы супрацьніцы капіталістычнага ладу (канкурцыя, крызіс) «знімаюцца» ў рамках асобных капіталістычных краін. У 1917 годзе ў дыскусіі аб праграме партыі Бухарын пісаў наступнае: «ранейшы раздзелены неарганізаваны капіталізм адыаўчыцца капіталізмам арганізаваным» (журнал «Спартак» № 2, стар. 6). Бухарынская правапаруцінстычная тэорыя «арганізаванага капіталізма» рэдзіла яго з меншавіцкім Ш Інтэрнацыяналам. Гэта тэорыя была зольна прытуляць класавую свядомасць пралетарыята, павначаліць пралетарыят ушыву буржуазыі.

У 1918 годзе Бухарын і Пятакоў арганізавалі антыпартыйную фракцыю «левых» камуністаў. Зыходзячы з трапцёўкай тэорыі, што рэвалюцыя ў нашай краі-

не можа ўтрымацца без перамогі сур'етнай рэвалюцыі. Бухарын і Пятакоў змагаўся супроць Брэскага міру, які быў гэнэральным мадэрам Леніна для атрымання перадышкі і ўмацавання савецкай улады. Бухарын разам з Пятаковым лічыў, што мэтазгодна «сіні на магчымыя стралы савецкай улады, якая становіцца павяр чыста фармальнай». Не выпадкова, што «левыя» камуністы вялі перагаворы з кулацкай партыяй левых эсераў аб ўтварэнні дзяржаўнага перавароту, арышце Леніна і стварэнні ўрада з «левых» камуністаў і левых эсераў, на чале якога павінен быў стаць павяр расстраляны верахаво трапцёўкай банды Пятакоў.

У перыяд VII і VIII партыйных з'ездаў Бухарын вёў барацьбу супроць Леніна, супроць партыі па пытанню аб праграме партыі. У 1921 годзе ў часе дыскусіі аб праграмаваў Бухарын зноў выступіў супроць Леніна. Сваю п'ятакі ён называў «буфернай», але на справе выступіў супроць Леніна іх самікі Троцкага.

Пасля смерці Леніна Бухарын абраў арына сабе антыпартыйныя элементы, арганізаваў сваю «школу» для барацьбы супроць партыі. Хоць кадры з бухарынскай «школы» лічыліся «моладзю», але значная частка іх да ўступлення ў нашу партыю пабыла ў другіх партыях. Такі былі кадры Сялякоў, такі былі эсер Сажоўнікі і інш

